

Спецыяльнасць 1-23 01 09 Журналістыка міжнародная / Specialty 1-23 01 08-01 International journalism

Вучэбная дысцыпліна «Медыярэдагаванне», модуль «Эфектыўная камунікацыя» /

Academic discipline, module «Effective communication»

<p>Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны, модуля / Brief summary</p>	<p>Дысцыпліна «Медыярэдагаванне» дае магчымасць студэнтам засвоіць на тэарэтычным і практычным узроўнях прыёмы рэдактарскага ўдасканалення медыятэксту. Усвядоміць месца і ролю медыярэдагавання як галіны практычнай дзейнасці ў сучасным інфармацыйным грамадстве. Атрымаць спецыяльныя звесткі аб прыёмах выяўлення і ліквідацыі моўна-стыльовых і кампазіцыйных памылак і недакладнасцяў у медыятэксце. Выправаць навыкі прафесійнага рэдактарскага чытання тэксту. Сфарміраваць ўменні праводзіць падстаўную і доказную праўку медыятэксту. Выпрацаваць ўменні рэдактарскай ацэнкі ілюстрацыйных матэрыялаў у розных відах медыятэксту. Атрымаць шэраг прафесійных рэдактарскіх кампетэнцый, неабходных высокакваліфікаванаму журналісту ў інфармацыйным грамадстве.</p>	<p>The discipline of «Media editing» gives students the opportunity to master the techniques of editorial improvement of media texts at the theoretical and practical levels. Realize the place and role of media editing as a branch of practical activity in modern information society. Obtain special information about the methods of identifying and eliminating linguistic, stylistic and compositional errors and inaccuracies in a media text. Develop skills of professional editorial reading of the text. Develop skills in proofreading a media text. Develop skills of editorial evaluation of illustrative materials in various types of media text. Acquire a number of professional editorial competencies necessary for a highly qualified journalist in the information society.</p>
<p>Фарміруемыя кампетэнцыі / The formed competences</p>	<p>– праводзіць рэдактарскі аналіз медыятэксту і даваць яму лінгвастылістычную ацэнку.</p>	<p>– conducts an editorial analysis of the media text and gives it a linguistic and stylistic assessment;</p>

	<p>– выяўляць лінгвастылістычныя асаблівасці арганізацыі медыятэксту і вызначаць дарэчнасць ужывання ў ім маўленчых канструкцый.</p>	<p>– to identify the linguistic and stylistic features of the organization of the media text and determine the appropriateness of the use of speech structures in it.</p>
<p>Вынікі навучання (ведаць, умець, володаць) / Learning outcomes (know, can, be able)</p>	<p>У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен</p> <p>ведаць:</p> <ul style="list-style-type: none"> – прадмет, механізм і агульную структуру рэдактарскага аналізу медыятэксту; – псіхалагічныя перадумовы рэдактарскага аналізу медыятэксту; – віды прафесійнага рэдактарскага чытання медыятэксту; – віды рэдактарскіх правак; – знакі карэктарскай праўкі; – віды фактычнага матэрыялу. <p>умець:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ажыццяўляць рэдактарскі аналіз медыятэксту на структурным, лагічным, факталагічным, моўна-стылёвым узроўнях, улічваць пры гэтым інфарматыўнасць твора і яго камунікатыўную зададзенасць; – выпрацоўваць стратэгію рэдактарскіх дзеянняў апрацоўкі медыятэксту з улікам яго жанравай спецыфікі, мэтавага прызначэння і грамадскай вартасці; – праводзіць прафесійна якасную моўна-стылёвую праўку медыятэксту; 	<p>As a result of studying the discipline the student must</p> <p>know:</p> <ul style="list-style-type: none"> – the subject, mechanism and general structure of editorial analysis of the media text; – psychological prerequisites for editorial analysis of the media text; – types of professional editorial reading of media text; – types of editorial edits - signs of proofreading; – types of factual material; <p>be able to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – to carry out editorial analysis of the media text at the structural, logical, factual, Linguistic and stylistic levels, while taking into account the informative nature of the work and its communicative purpose; – to develop a strategy for editorial actions of media text processing, taking into account its genre specifics, purpose and social dignity; – to carry out professionally high-quality Linguistic and stylistic editing of the media text; – it is false to justify editorial edits. <p>have skills in:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – падстаўна абгрунтоўваць рэдактарскія праўкі. валодаць: – прыёмамі мысленчага мадэлявання ў працэсе рэдактарскага аналізу медыятэксту; – лагічнымі асновамі медыярэдагавання; – метадыкай моўна-стылёвага аналізу медыятэкстаў розных па спосабе выкладу; тэхнікай праўкі аўтарскага тэксту. 	<ul style="list-style-type: none"> – methods of mental modeling in the process of editorial analysis of the media text; – the logical foundations of media structuring; – the methodology of Linguistic and stylistic analysis of media texts of different presentation methods; – the technique of editing the author's text.
Семестр вывучэння вучэбнай дысцыпліны, модуля / Semester of study	7	7
Прэрэквізіты / Prerequisites	Мова сродкаў масавай камунікацыі, Беларуская мова (прафесійная лексіка)	The language of mass communication, Belarusian language (professional vocabulary)
Працаёмкасць у заліковых адзінках (крэдытах) / Credit units	3	3
Колькасць аўдыторных гадзін і гадзін самастойнай работы / Academic hour of students' class work, hours of self-directed learning	68 / 48	68 / 48
Патрабаванні і формы бягучай і выніковай атэстацыі / Requirements and forms of current and final certification	рэферат, тэст, экспрэс-апытанне, вучэбнае заданне / экзамен	abstract, test, express survey, study assignment / exam